

Кітайскі лотас у беларускай прасторы

“Крылы цыкады”, “ліст архідэй”, “вадзяная лінія”... Усе гэтыя вытанчаныя вобразы – элементы мастацтва, якое набліжае да велічы і таямнічасці дзіўнага Кітая – жывапісу гунбі. Унікальная магчымасць напоўніцца гармоніяй Паднябеснай з'явілася ў Нацыянальнай бібліятэцы.

Выставка кітайскага жывапісу “Поры года ў імператарскім садзе” прымеркаваная да святкавання Месяцавага Новага года. Для Нацыянальнай бібліятэкі падобныя экспазіцыі не новыя, аднак мастацтва гунбі да беларусаў патрапіла ўпершыню. Прывезла гэты стыль да нас выкладчыца Навукова-адукацыйнага цэнтра “Яоцянь” **Наталля Клепікава**: “Я пазнаёмілася з гунбі ў Расіі і адразу зразумела, што гэта маё. Пасля пачала наведваць майстар-класы прызнаных кітайскіх аўтараў Лі Сяаміна і Ту Чжуня, вучыцца на курсах Лі Чжэ, Гун Сюэцына”. Старанная праца дала плён: праз год карціны мастакі дэманстраваліся на выставе ў суседнія сталіцы, а сама Наталля стала членам Маскоўскага клуба аматараў кітайскага жывапісу ў тэхніцы гунбі.

ДА ВЫТОКАЎ СТИЛЮ

Адна з галоўных асаблівасцей гэтага напрамку – контурнасць. Малюнак ствараецца лініямі, кожная з якіх мае сваю назну і прызначэнне. Напрыклад, “ліст архідэй” выкарыстоўваюць для пялёсткаў кветак, “жалезну ніць (струну)” – для лісця, а “плешку цвіка, хвост мышы” – для пражылак. Лінія павінна быць тонкай, не дрыготкай. Каб дамагчыся візуальнай лёгкасці, трэба правільна трymаць пэндзаль – строга вертыкальна – і весці яго на выдыху, не напружваючы руку. Авалоданне такім майстэрствам патрабуе часу, аднак Наталля Клепікава парыўноўвае працэс з медытацияй: “Мы малюем лініі цярпліва і ўседліва. Мне падабаецца працаваць з тонкімі монтамі, гэта супакойвае. Нават калі ўзнікаюць праблемы ў паўсядзённым жыцці, адольваю іх, узяўшы ў руку пэндзаль”, – кажа Наталля.

Пішуць карціны на крохкай рысавай паперы “крылы цыкады” або на шоўку, на якія наносіцца ад 20 да 100 пластоў амаль празрыстай фарбы. Завяршаецца праца пячаткай: аўтарскай ці добразычлівой (“шчасце”, “гармонія”, “імкніцца да лепшага”). Некаторыя мастакі аздабляюць свае работы каліграфіяй і вершамі. Афармляюцца малюнкі ў альбомы або ў вертыкальныя ці гарызантальныя скруткі, якія дасягаюць 12-15 метраў. Таму на выставе яны не вы-

вешваюцца, а выкладваюцца. Цікавы факт: у старажытным Кітаі папулярным баўленнем часу для вялікіх вяльможаў было разглядванне такога палатна. Атрымлівалася своеасаблівае кіно, бо скрутак разгортвалі па фрагментах.

100 КРОКАЎ ПА САДЗЕ

Адметнасць сёлетній экспазіцыі ў тым, што тут няма карцін мастакоў-прафесіяналаў. Разам з выкладчыкам у “...Імператарскім садзе” выстаўляюцца вучні: Дзіяна Жолудзева, Юлія Віцень-Амас, Святлана Пятліцкая, Ала Казлова і Наталля Спаская. Аматарскі пачатак, на якім знаходзіцца беларускі кітайскі жывапіс, не адразу заўважаеш: усе работы створаны з руплівасцю і стараннасцю, а галоўнае, з добрымі намерамі, якія чытаеш праз сімвалічныя пажаданні.

Ад першага экспаната ў “...Імператарскім садзе” да апошняга – 100 крокоў, што нагадвае паломніцтва ў храм, падчас якога адчуваеш унутраную гармонію і сувязь з духоўным. Глыбокая сімвалічнасць кітайскага жывапісу вымушае падойту ўчытвацца ў ідэю карціны, бо кожны элемент тут мае пэўны сэнс. Асноўныя тэмы – кветкі і птушкі, пейзаж. Адметна, што ў традыцыйным мастацтве Паднябеснай забароненай негатыўных сюжэтаў, таму ўсе работы дэманструюць суладзе розуму і пачуццяў чалавека і прыроды, сувязь часоў і пакаленняў. Поўныя высокай адухоўленасці і бясконцай гармоніі, яны захапляюць вытанчанасцю ліній і формаў, лёгкасцю кампазіцыі, балансам колеру. Трэба адзначыць, што “дыханне” кітайскаму жывапісу надае яго асноўныя прынцып – асиметрыя. Усходнеазіяцкія творцы не признаюць роўных прапорцый, бо, маўляю, яны штучныя. Сапраўднае мастацтва павінна адлюстроўваць прыродную натуральнасць. Таму на кожнай карціне выставы мы знаходзім дотыкі жыцця: маленькая страўка, пагрызены лісток, апалыя пялёсткі...

ПРАСТОРА ДЛЯ ВЫВУЧЭННЯ

Кітайскае мастацтва, нягледзячы на сваю адметнасць, а мо і дзяякуючы ёй, выклікае цікавасць у нашай краіне. Ахвочых дакрануцца да яго з кожным годам становіцца больш, а знаменства з усходнеазіяцкай культурой робіцца перспектыўным напрамкам. Ужо цяпер і наведвальнікі Нацыянальнага мастацкага музея назіраюць, як побач з айчынным мастацтвам з'явілася месца для “бясконцай гармоніі”. І як у музейных інтэр'ерах беларуская валошка суседнічае з кітайскім лотасам.


Яўгенія ГАБЕЦ

З кітайскай мовы слова “гунбі” перакладаецца як “дбайны і руплівы пэндзаль”



Півона з карпам кой. Наталля Клепікава

“Жывапіс – гэта пазія, што здабыла форму”. Го Сі



Восень. Вінаград. Дзіяна Жолудзева